


І. ГУРСКІ

ЭК

НА КРЭСАХ
УСХОДНІХ

ПЕСА

ДБ БІЖ АМ



ІЛЬЯ ГУРСКІ

Ба 18081 5

НА КРЭСАХ УСХОДНІХ

ПЕСА Ў 1 ДЗЕІ, 6 ЗЬВЕНЬЯХ

Бел. аддзел
1994 г.

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
Лім
МЕНСК

1933



Тэхрэдактар *Абрамава*


Коректар *M. Кавалёва*

Здана ў друкарню 16-IV—33 г.

Паднісана да друку 29-IV—33 г.

Набрана брыгадай *Ерэнбурга*

Адк. кор. друк. *M. Каҳановіч*



Зак. № 1128. 2.000. (1³/₈ арк.). Уп. Галоўлітбелу №а 328.

Друкарня імя Сталіна.

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

ДАБРАЛЮБАЙ БАРЫС—комісар палка, потым нач. партызанскага атраду, дзейнічае пад псэўданімам — Агадзень.

ГАНЧАРОВА ГАЛІНА—мясцовая сялянка, партызанка.

ЧАЙКОЎСКІ—палкоўнік польскай арміі, начальнік карнага атраду.

ЧАПСКІ АДОЛЬФ—офіцэр польскай арміі, мясцовы аблешарнік.

ЧАПСКАЯ ЮЗЭФА—яго жонка.

ПАНЯТОЎСКІ—ксёндз.

САКАЛОЎСКІ—прадстаўнік гораду.

ШУСТРЫ ВАСЬКА—комсамолец, нач. І групы партызанскага атраду.

ГРАНОЎСКІ ЗЫГМУНД — нач. II групы партызанскага атраду.

ВЯДУЧЫ.

БЯРОЗКА—проводнік.

ЗРЭБНЫ
АЎСЯНЬНІК
КУЖЭЛЬНЫ

} Партизаны.

МІКІТА—стары дзед, партызан.

СТАСЬ—панскі пастушок.

КАЦЯ—пакаёўка.

ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ.

СЯЛЯНЕ.

ПОЛЬСКІЯ САЛДАТЫ.

ДАЛАКОПЫ.

Дзея адбываеца над Нёмнам у 1920 годзе.

1 ЗВЯНО

Старая віхурыстая беларуская вёска. Раніца. Нехта з вёдрамі прайшоў, чуцен скрып калодзежа. Вясковыя дзяўчата, кабеты, засьпявалі народную песню,

Вядучы. Съпявае вёска... А прыслушаешся,
плача, горка рыдае, галосіць... (*Пауза*).

Навісьлі хмары па·над краем, не здабраваць народу...

Стась. Дзед Мікіта! Дзёду-у! Ды ты аглух,
ці што?! Глянь! Унь, нейкая вялізарная
птушка; крыльлямі не махае, а лётае...

Мікіта. Стасю—ды гэта-ж ераплян... (*Пауза*).

Э·э·э,—а там пяхота, коньніца, валам
валяць... (*Пауза*). Зъляцелася гру-
ганьнё...

Чуцен выбух бомбы. Паднялася страшэнная завіруха.
Застагналі гарматы, засакаталі кулямёты, заіржалі коні
ліхія.

Галасы.— Па конях!

— У атаку!

— Марш—марш!

— Батарэя!

— Агонь!

Галасы зылівающца ў страшэнны гул, часамі прарываеца іржаныне коняй.

Галасы.— А-а, краснапузя!

— Смаруй пёнты!

Стась. Цётка Галіна,—уцякай!

Ганчарова. Куды, дзеткі, уцякаць?

Вядучы. Уцякаць. Няма куды. Пайшла з апушчанымі рукамі, сялянка Галіна Ганчарова, пайшла, ия ведаючы куды, зачым...

Ганчарова. Куды? З кім? Дзе праўда? (*Разважаючы*). Ну так, альбо, альбо... Ці з панамі, ці з таварышамі... (*Пауза*). А можа ўцячы, скавацца... (*Пауза*). Ды дзе ты скаваешся ад гэтай навалы...

Дабралюбаў (*стогне*). Матуля-я! Родная-я!

Ганчарова. Колькі іх, малойчыкаў удалых, заснула вечным сном... (*Пауза*). Іх сълёзы ў срэбрыстым Нёмане, у ціхім Доне, іх косьці па курганох... (*Голаона*). Зямля!—Калі ты перастаеш убіраць кроў людзкую...

Дабралюбаў. Матуля-я!

Ганчарова. Падблі сокала... Перавязаць, ці
што... ды чым? хіба кашуляю... але-ж у
крыві... (*Пауза*). Э-эх, не лятаць табе,
саколе малады, а поўзаць... .

Дабралюбаў. У сваім краі і поўзаць люба...
Каб-жа поўзаць...

Ганчарова. Ты хто? З якіх краёў? Кім
будзеш?

Дабралюбаў. Гадаваўся ў калысцы...

Ганчарова. У калысцы, кажаш, гадаваўся...
(*Пауза*). Усё-ж, кім будзеш, панам, ці
таварышам?..

Дабралюбаў. Таварышам. Полк разьбіты,
прымушан адступіць. Раненых не па-
сьпелі падабраць...

Чайкоўскі (*голосна*). Сястрыца-a!

Ганчарова. Як засыцігне гора, дык і матка
і сястрыца патрэбны... (*Пауза*). Скуль
малойчык малады?

Чайкоўскі. Сусед... Расія царская аднолькава
смактала сокі і кроў... Палкоўнік поль-
скай арміі... Салдаты бальшавікоў па-
гналі, не да раненых... З-пад Варшавы
буду...

Прабягаюць чырвонаармейцы.

Дабралюбаў. Та-ва-ры-шы!
1-шы чырвонаармеец. Стой! Нібы голас ко-
місара?
2-гі чырвонаармеец. Яго!
3-ці чырвонаармеец. Возьмем!
1-шы чырвонаармеец. Таварыш комісар,
давай з намі... (*Пауза*). Можа праб'емся;
а то ўкоцаюць паны... Даняsem...
Дабралюбаў. Не, не! З-за мяне і вы загінеле...
Трымайцеся на ўсход!
2-гі чырвонаармеец. Не! Тады бывай, тава-
рыш комісар!
3-ці чырвонаармеец. Бяры, братва, няма
чаго... (*Бяруць Дабралюбава*).
Дабралюбаў (*стогне*). О-ой! О-о-ой!
1-шы чырвонаармеец. Не-е... (*Цяжка*).
Бывайце! (*Прыглядзеца*). Нейкі паніч,
ці што... (*Пауза*). Офіцэр? (*Пауза*),
У, гад, зъмяя шыпучая!
2-гі чырвонаармеец. Ка-а-алі!
3-ці чырвонаармеец. Прыкладам бі!
Ганчарова. У трох, ды на аднаго?
Чайкоўскі. Пане бальшавік, ляжачага ня
б'юцы!..
1-шы чырвонаармеец. Правільна! (*Пайшли*).

2-гі чырвонаармеец (да Ганчаровай). Ну
і бабы нынчы, на хront цягающца...

3-ці чырвонаармеец. Ня бабы, а чарцякі...

1-шы чырвонаармеец. Грудзьдзю адстаім
Нёман, вёску беларускую. (Пабеглі).

Дабралюбаў. Матуля-я!

Чайкоўскі. Хто там, бальшавік?

Ганчарова. Ды не, паночку, таварыш...

Чайкоўскі. Таварыш? (Пауза). Калі вораг
падняў галаву... (Страляе).

Ганчарова. Які ён вораг?.. Не разъбярэшся,
хто вораг... (Пауза). Крывёю і съязьмі
заліты наш край... (Чуцен выбух).
Замітусіліся... Ня стрымалі... Зъмяшаліся
людзі, коні..

Дабралюбаў (камандуе). Кулямет!

Чайкоўскі. А-а, загаварыла псякрэў...

Дабралюбаў. У, гадзюка! Недабіты вораг,
горш вужакі; хоць на жываце поўзае,
але мяркуе ўжаліць...

Ганчарова. Хто вораг? Дзе ён? Гэта-ж чала-
век, сусед...

Галасы.— У атаку!

— Ура!

— Ур-р-рал!

— Смаруй пёнты!

Чапскі. Давай! Давай! (*Пауза*). А-а, бальша-
вічка? Цо тут робіш?

Ганчарова. Да не, не бальшавічка я, бронь-
божа. (*Хітра*). Паночку, дзіцятка маё
забілі і кашулькі няма... Дык вось хацела
з забітага таварыша зьняць. Пахаваць-жа
трэба...

Чапскі. Скоіт ты естэсь?

Ганчарова. Ды тут недалёчка. (*Пауза*). Унь
з тae вёсачкі, што ля балотца, агнём
палае...

Чапскі. Комісар? (*Пауза*). Ну ты, не пры-
тварайся, псіна бальшавіцка? Маўчыш?

Ганчарова. Забіты ён...

Чапскі. Забіты? Псякрэў! (*Ідучы штурх-
нуў нагой*).

Ганчарова. Да чаго народ азьвярэў, а яшчэ
у каўнэрыках... (*Пауза*). Ня мог прайсьці
каб ня штурхнуць... (*Пауза*). Эх, бог,
мой бог...

Дабралюбаў. Які бог?—няма яго.

Ганчарова. Што-о? Што ты чаўпеш, чала-
веча... Перахрысьціся, калі хрышчоны...
Страх падумаць...

Дабралюбаў (*цяжка*). Ён сам, гэты страх і
параджае багоў. (*Пауза*). Унь дзеткі,

што на вогнішчы, босыя, у галавешкі
гуляюць, ім хоць бы што, ні страху, ні
бога, ні чорта ніякога...

Ганчарова. Ну, а вайна, хіба ня страшна?
Дабралюбаў. Вайна страшна тым, хто яе
пачынае...

Чайкоўскі (*падпоўз*). Гм... Халера!. (Стра-
ляе).

Дабралюбаў. Варона! І страляць ня ўмееш...
(*Перастрэлка*).

Ганчарова. Сьвінцом не заставіш маўчачь..
Ён будзе жыць.

Прасакалі польскія коньнікі.

Галасы.— Нех жыве Польска!
— Нех жыве пан Пілсудзкі!

Оркестры граюць пераможны марш, завывае вецер
разносіцца песьня: „Яшчэ Польска ня згінэла”...

Вядучы. Як львы, адважна і горда, біліся
чырвоныя. Ня стрымалі. Адступілі, не
пасьпеўши падабраць парапеных. Комі-
сар палка, Дабралюбаў Барыс, застаўся
да канца мужным салдатам рэволюцыі.
Сялянка Ганчарова не засталася ў баку,

яна дапамагае Дабралюбаву захаваць
яго жыцьцё.

З ўсіх канцоў вёскі даносяцца плач, енкі, стогні. Оркестры граюць пераможны марш.

II ЗВЯНО

Зямлянка,—штаб партызанскага атраду.

Вядучы. Навесьці парадак! — аддаў загад
маршалак Пілсудзкі,— „На крэсах Усход-
ніх”...

Галасы.— О-ё-ё-ёй!

— Паночку!

— А-я-я-яй!

— Кажы, хто ў партызанах?

— Ня ведаю!

— Ня ведаеш, псямаць!

— Аё-я-ёй!

— Сыціхні!

Вядучы. Бізун гульма-гуляе па сялу. Б'юць і плакаць не даюць. Енкам-енчаць маткі, дзееці і ў зэрбных, і ў кужэльных. Гамоніць, галосіць вёска беларуская...

Мікіта (*голосна*). Чым жыць у няволі, то лепей памерці!.. (*Пауза*). Мужчынкі!— ідзем да Агадня.

Стась. Дзед Мікіта! Няйначай, сам Чапскі...

Пранёсься на кані Чапскі, чутно юканыне падкоў.

Мікіта. Ён! (*Усе рассыпаліся, хто куды*).

Ганчарова. А я-яй колькі вас тут набралося...

Зямлянка поўная...

Галасы.— Чапскі!

— Чапскі!

— Не праміне, абавязкова сюды зойдзе.

Дабралюбаў. А вам, хлопцы, тут ня месца...

Мала што можа здарыцца!

Галасы.— Правільна!

— Мы выйдзем!

— Калі што, то гуки!

Дабралюбаў. Добра! (*усе выходвяцъ*). Гамоніць гай, галосіць вёска, няйначай будзе буралом...

Вядучы. Хіба ільга не пацікавіцца, як жыве жабрак, асоба даволі падазроная...

Нельга.. Пан Чапскі павінен ведаць аб усім... (*Стук у дзвіверы*).

Ганчарова. Уваходзьце!

Чапскі. Добры дзень!

Ганчарова. Дзень добры! Сядайце, пане Чапскі.

Дабралюбаў. Якім ветрам, пана да жабракоў занесла?

Чапскі. Я з жабракамі заўсёды ў хаўрусе...

Дабралюбаў. Яно-ж так, дзе жабрак, там і пан, дзе паны, там і жабракі... ды толькі ў пана з жабраком ніколі хаўрусу ня было і ня будзе. (Пауза).

Слуга паву не таварыш!

Чапскі. А я без аканома, за стол ня сяду...

Дабралюбаў. Аканом, што дзяк, адзін папу, другі пану, на адзін расьпей цягнуць..

Чапскі. Увабраць бы запявалу гэтых песьняў...

Дабралюбаў. Вецер, пане Чапскі, разносіць гэтыя песьні...

Чапскі. Вецер з Усходу?

Дабралюбаў. Усходні вецер карысны Захаду, глядзіш, разгоніць хмары...

Чапскі. Здаецца дзесьці мы з вамі сустракаліся... Так? А-а, пане комісар!.. Дзіўна!, жабраком сталі?.. (Голосна) Вы Авадзень?!

Ганчарова. Ха-ха-ха! Авадзень... Авадзень, гэта такая казюлька, пане Чапскі, а гудзе, нібы царкоўныя званы пасля імши...

Чапскі. Жартаваць уздумалі...

Дабралюбаў. О, не! Мужык, што мядзьведзъ
жартаў ня любіць... Рукі ўверх!

Чапскі. Жабрак!

Дабралюбаў. Но, но! (*Убягае група пар-
тызанаў*). Здайце вашу зброю,
(*Пауза*). А цяпер, можаце ісьці на ўсё
чатыры... Зразумелі? Марш! Ды не папа-
дайцеся ў другі раз!..

Чапскі (*хутка выходвіць*). Ну!

Дабралюбаў. Давідзэнъне, пане Чапскі!

Ганчарова (*цяжка ўздыхнула*). Цяпер не
здабраваць нам... Эх-ха-ха! У сваім краі
прыходзіцца туляцца...

Дабралюбаў. Съязьмі ды скаргамі не пра-
цярэбіш съцежак да лепшай долі...

Вядучы. Паўсталі вякамі прыдущаныя, абяз-
доленныя, шэрыйя сялянскія масы... Ішлі
ў лясы, ішлі шукаць сабе шчасція—
долі... (*Стук у дзвіверы*).

Дабралюбаў. Можна!

Сакалоўскі. Скажыце, ці далёка да бору
Зялёнай Дуброва?

Дабралюбаў. А-а, Сакалоўскі, дружка!..

Сакалоўскі. Барыс! Здароў!

Дабралюбаў. Ды ты съялей, тут усе свае...

(*Пауза*). Будзьце знаёмы, таварыш Сакалоўскі, партыйным комітэтам прысланы, разам працавалі ў падпольлі...

Галасы (*вітаючыся*).— Ганчарова!

— Шустры!

— Бярозка!

Сакалоўскі. Сувязь, браце, нікуды не гадзіцца.. Ледзь знайшоў цябе... Не-е, не гадзіцца так.. (*Пауза*). Дык вось што, заўтра на паўстанак графа Чапскага— прыбывае карны атрад па барацьбе з паўстанскім рухам на чале з палкоўнікам Чайкоўскім... (*Пауза*). Агадзень з яго съвітаю, як яны пішуць, павінен быць павешан у людным месцы. На гэту „операцыю“ даецца два тыдні. (*Пауза*). Да-а, ёсьць меркаваныні праз некаторы час перакінуць ваш атрад у другое месца... Як ты глядзіш?

Дабралюбаў. Варта зрабіць.

Бярозка. Не-е, ніхто ня пойдзе.. Развягнуцца...

Сакалоўскі. З гэтым ня прыходзіцца лічыцца... Слабейшыя разьбягуцца, мацнейшыя застануцца... (*Пауза*). Да-а, асьцерагайся

64/808/69
provokatara... (*Пауза*). Ну, час дораг.
Трэба дзейнічаць.

Дабралюбаў (*чотка*). Начальніку першай
групы, таварышу Шустраму, заняць
правы бок Кудравай Рошчы. (*Пауза*).
Прапусьціўшы галоўныя часткі карнага
атраду, адкрыць агонь.

Бярозка. Навошта?

Дабралюбаў. Які ты цікавы, таварыш Бя-
розка... Нельга такім быць... А-я-яй, ты
ужо пакрыўдзіўся... (*Пауза*). Трэба
адбіць баявыя прыпасы, бо без патро-
наў, якія мы ваякі...

Шустры. Слухаю! (*Чотка паўтарае за-
даньне*).

Дабралюбаў. Таварышу Бярозку, узяць пару
вараных у пана Змудзінскага, якіх да
ўсходу сонца прадставіць у штаб-кватэру
атраду, вёска Прусакі.

Бярозка. Слухаю! (*Паўтарае заданьне*).

Дабралюбаў (*піша і голасна чытае*).
„Расьліска. Дана гэтая пану Змудзін-
скаму ў тым, што ў яго ўзяты пары
вараных у часовае карыстаньне. Ава-
дзень“. (*Пауза*). Аддасі пану Змудзін-
скаму.

Бярозка. Ёсьцы!

Дабралюбаў. А табе, таварыш Ганчарова,
трэба будзе зараз-жа падыйсьці ў вёску
Кудравая Рошча і організаваць там
ударную группу... (*Пауза*). На чале
можна паставіць таварыша Граноўскага...

Сакалоўскі. А ён правераны?

Дабралюбаў. Хлопец не вялікі, бядняк, увесь
час батрачыў у пана Чапскага, паляк.
(*Пауза*). Заданьне: у часе руху галоў-
най колёны карнага атраду, крыху іх
папалохаць... Старацца зьбіць палкоўніка
Чайкоўскага.

Ганчарова. Ёсьцы!

Дабралюбаў. Далей тут заставацца нельга,
небяспечна... (*Пауза*). Ну!

Галасы (*выходзячы*).— Бывай!

— Сустрэча ў Прусаках!

Дабралюбаў. Так.

Сакалоўскі. Бывайце! (*Пауза*). Ты што
пішаш?

Дабралюбаў. Запіску пану Чапскаму...
(*Съмех*).

Сакалоўскі. Ці правераны ў цябе людзі.
Асьцерагайся провокатара...

Дабралюбаў. Што ля мяне, усіх ведаю, па
мойму надзейныя, хаця...

Сакалоўскі. Глядзі.

Дабралюбаў. Гм... Ужо гойсаюць... Ну, пай-
шлі.. (*Выходзячы*). Сустрэча ў Пруса-
ках. (*Чутны стрэлы*).

Чапскі (*убягае*). У, гады, улізнулі!.. Відаць
з перапалоху, забыліся пакет... (*Чытае*).
„Ня варта было, пане Чапскі, лішие
турбавацца, заўтра сам буду. Авадзень“.
(*У роспачы*). У, хам! А сорам, сорам
які... Што скажа Юзэфа... Што скажа
ойцец Панятоўскі...

III ЗВЯНО

Маёntак Чапскага, штаб-кватэра карнага атраду. Юзэфа
на роялі грае „мазурку“.

Вядучы. Ветліва прыняў пан Чапскі палкоў-
ніка Чайкоўскага. Дый, як ня прыняць,
у іх адны інтерэсы. Партызанскі атрад
абудвым не дае спакою.

Чайкоўскі. Разумееце, пані Юзэфа, неабходна
мець свае вуши ў кожнай вёсцы, іначай
гэтае хам'ё... (*Пауза*). Калі-б ня наш
чалавек, а па-іхняму, провокатар, які

свяячасова данёс аб мёркаваньнях атамана Агадня, то ля Кудравай Рошчы нездабраваць нам. (*Пауза*). Трэба сказаць, што перад намі, моцны вораг... (*Стук у дзвіверы*).

Юзэфа. Уваходзьце.

Панятоўскі (*вітаючыся*). Ойцец Панятоўскі.

Чайкоўскі. Добры дзень! Добры дзень!

Юзэфа. Прашу садзіцца.

Панятоўскі (*садзіцца*). Пане палкоунік, хам'ё ўсюды мае свае вуши, хам'ё арудуе... (*Пауза*). А пан Чапскі залішне ліберальнічае з імі... Так, так... (*Пауза*). Вы не офіцэр польскай арміі, а баба!

Чапскі. Як вы съмелі!

Юзэфа. Адольф!

Панятоўскі. Пані Юзэфа, ну як вы скажаце. (*Пауза*). Па мойму, пан Чапскі залішне гуманьнічае з тымі, якія ў час захвату бальшавікамі „Старой Польшчы“, разрабавалі гэты маёнтак...

Чапскі. Вы наіўны чалавек, ойцец Панятоўскі... (*Пауза*). Гуманьнічаем усе да часу...

Панятоўскі. Герой... Агадзень з-пад носу
ўцёк, ды рэволтэр адняў... Ваяка!..
Ха-ха-ха! Ды я яму-б зубамі горла пера-
грыз... (*Уваходзіць Каця*).

Каця. Можна?

Юзэфа. Не, не, пачакай...

Чайкоўскі. Якая красуня...

Юзэфа. Адольф абы якой ня возьме ў па-
каёўкі... Да густу прышлася...

Чайкоўскі. Нядрэнны густ... (*Прыступкае
шпорамі*). Нядрэнны...

Панятоўскі. На баб заглядаць... (*Съмех*).

Вам, съмешна... Кругом кішмя-кішыць
паўстанцкі рух, а яны... Які з вас оffi-
цэр, палкоўнік Чайкоўскі, пасъля гэтага!..
Так, так! Дрэнныя з вас қатолікі. Выха-
ваныне оffiцэраў не на належнай вы-
шыні.

Чайкоўскі. Панове! Ойцец Панятоўскі ўва
многім праў... (*Пауза*). Бальшавіцкая
зараза разрастаетца з нарастаючай сілай
і мы з імі такі гуманынічаем... (*Пауза*).
Трэба агнём і мячом змагацца з тымі,
якія спрабуюць пасягнуць на Польскую
Дэмократычную Рэспубліку... (*Пауза*).
Наш карны атрад, пры вашай, панове,

дапамозе, навядзе парадак „На крэсах
Усходніх“... (*Пауза*). Панове! Унь, на
галіне той бярозкі, слаўнага Кацярын-
скага шляху, будзе вісець атаман Ава-
дзень... Лоўка! Ха-ха-ха!

Панятоўскі. Ог, гэта офицэр! Люблю!

Чапскі. І скроль з Варшавы і да Масквы, на
кожнай бярозцы, будуць вісець та·ва-
ры·шы, комісары...

Панятоўскі. От гэта, сыны Ойчыны!

Чайкоўскі. Уверанаму мне атраду прыказана
на працягу двух тыдняў зьнішчыць
„банду“. Агадзень з яго сывітай будзе
павешан у людным месцы.

Панятоўскі. Мае людзі данесьлі, што Ава-
дзень, ніхто іншы, як комуніст, Дабра-
любаў Барыс, з-пад Слуцку... З ім у
шайцы арудуе Ганчарова Галіна, мясцо-
вая сялянка...

Юзэфа. Галіна. Жонка матроса.

Панятоўскі. Ну так. Матроса ўзялі ў сал-
даты, а яна комісара знайшла... О, гэтыя
жанчыны, адна спакуса... Ха-ха-ха!
(*Пауза*). А горш за ўсё, панове офи-
цэры, што да гэтага хам'я пашлі палякі.,,

Так! Парабак пана Чапскага, Граноўскі
Зыгмунд, у іх начальнікам групы...

Чапскі. Нехта да нас на парцы вараных.
(Пауза). А коні, коні усе ў мыле... Кацюша!
Чайкоўскі. Няйначай Агадзень ганяў... Э-эх,
жыўцом-бы яго ўвабраць...

Панятоўскі. Што вы, што вы, лепей мёрт-
вым... спакойней.

Чапскі. Прашу пана, заходзьце, заходзьце.
• Знаёмцеся. Гжэзінскі. Ха-ха ха! Ня толь-
кі аднаго мяне ганяюць...

Вядучы. Адважны Агадзень прабраўся ў
штаб. Сілы няроўныя. Трэба ісьці на
хітрыкі. Няма патронаў, неабходна іх
дастасць.

Дабралюбаў (*пераадзеўшыся, прабраўся*
у штаб карнага атраду і дзейнічае
пад прозывішчам пана Гжэзінскага).
Разумееце, палкоўнік, ледзь-ледзь пра-
браўся да пана Чапскага... *(Пауза)*. Ве-
даеце, толькі гэта мы ад'ехалі ад паў-
станка графа Чапскага, як насустрач
нам, на ліхім кані, імчыцца сам Агадзень.

Юзэфа. Уй, цікава! Не, не, яго вешаць нель-
га... Яго трэба жывым адвесці ў Вар-
шаву... *(да ўсіх)*. Панове!—прашу за стол.

Чапскі. Прашу, прашу! Вып'ем, панове, па
келіху за галаву Агадня!

Дабралюбаў. (*ня лоўка сябе адчывае*). За
галаву Агадня? (*хітра*). Многа гонару?!

Галасы.— За здароўе Пілсудзкага!
— За вялікую Польшу!

Панятоўскі. Няхай жыве Польшча ў межах
1772 году!

Чапскі. Пане Гжэзінскі, а вы рассказалі б нам,
як гэта вас ганяў Агадзень... Ха-ха-ха!

Дабралюбаў. Можна. (*Науза*) Ось ведаеце,
толькі гэта мы ад'ехалі ад паўстанка,
як у маёй пані сэрдэнка ёк ды ёк, ня-
йначай кажа сустрэннемся з Агаднём...

Ганчарова (*пераадзеўшыся, трymaeцца*
як пані Гжэзінская). Адчувала я
нядобрае...

Дабралюбаў. Нічога, кажу, старая, ня бойся,
калі што, то вараныя вывязуць... (*На-
уза*). Нясемся. У мыле рысакі, пахран-
ваюць. Пані мая і да маткі боскай
Чэнстахоўскай і да пана Езуса, а ён тут,
як тут, паўстаў, ува ўсёй велічы, перад
вачымі... (*Науза*). Аглядзеў гэта ён
мяне з ног да галавы ды кажа...— А-а,
пане Гжэзінскі..., Колькі год ня бачыліся...,

А ну,— кажа,— тاک тваю, ды гэтак тваю...
Злазь!—крычыць. На рысаках,—кажа,—
кожны дурань панам едзе. А вось па-
спрабуй на клячы...—І раптам схваціў
за цуглі.

Юзэфа. За цуглі?

Дабралюбаў. Але! Як рвануць гэта мае ры-
сакі, як панясуць, то толькі пыл слу-
пам...

Ганчараўа. А ля Кудравай Рошчы, як засы-
плюць з кулямётаў, з гармат...

Чайкоўскі. З гармат? У іх ёсьць гарматы?

Дабралюбаў. Не, не, гэта ёй здалося...

Чайкоўскі. А-а-а! (*Науза*). Ну і нам-бы было,
каб сваячасова не папярэдзілі!..

анчараўа. У пана Чайкоўскага добра пра-
цуе разведка...

Чайкоўскі. Ну, а як-же, як у добрага палка-
водца... (*Науза*). Агадзень з майм чала-
векам за адным сталом самагонку п'юць...

Дабралюбаў! Панове! А што, каб зараз сюды
прышоў Агадзень?

Галасы (*разам*). Што-о-о???

Дабралюбаў. Аднойчы так было: заходзіць
гэта Агадзень са сваёю сывітаю да пана
Змудзінскага... Ну, вядома, пан Змудзін-

скі далікатны чалавек... (*Пауза*). Наста-
віў гэта ён на стол віна рознага, закусак
і пачалі піць... Выпілі гэта яны па ад-
ным! па другім келіху... (*Пауза*). І да-
лей пілі і елі, елі і пілі... Потым устаў
Агадзень, дык кажа...

Юзэфа. Што ён кажа?

Дабралюбаў. „Дзякую“.

Юзэфа. Далікатны чалавек...

Дабралюбаў. Далікатство!? (*Пауза*) Сярод,
кажа, вас Агадзень... (*Пауза*). Тады
ўсе, хто куды...

Чапскі. А Агадзень?

Дабралюбаў. Агадзень застаўся есьці... Еў
еў, еў, ледзь ия трэсьне, а есьць, вядо-
ма галодны, як воўк...

Юзэфа. А далей?

Дабралюбаў. Пры кабетах неяк няёмка...
(*Нешта шэпча, рогат*).

Юзэфа. Што далей?

Дабралюбаў. Узяў парку рысакоў, некалькі
кароў, съвіней...

Юзэфа. Уй, цікава... (*Пауза*). А пані не
крануў?

Дабралюбаў. Не-е. Старая ўжо... (*съмеж*). Ну мы засядзеліся, час дадому... Бывайце...

Галасы. — Усяго добрага!

— Давідзэнъне!

— Не пападайцеся ў другі раз да Агадня!

Юзэфа. Ой, як мне хацелася-б папасьціся да яго!.. (*выйшлі*).

Чайкоўскі. Фацэт! Чаго добрага, яшчэ зноў дзе-небудзь пападзецца...¹

Каця (*уважодзячы*). Пан Гжэзінскі прасіў перадаць вам ліст.

Чапскі. Орыгінальнічае, пан Гжэзінскі (*Раз-рывае, голасна чытае*) „Дзякую, пане Чапскі, за прыём. Аснавацельна падзправіўся. Коні-ж не пасьпелі адпацыць, прышлося замяніць на ваших гнедых рысакоў. У палкоўніка Чайкоўскага мае хлопцы гэтым часам узялі крыху патронай. Яшчэ сустрэнемся. Барацьба толькі пачынаецца... А вадзень”.

Чайкоўскі. Агадзень??? Злавіць... Злавіць... (*Трывога, стральба*). Жыўцом увабраць!..

IV ЗЬВЯНО

Гушчар лесу Кудравая Рошча. Сьвітаньне. Партызаны съпяць упавалку. Дзе-ні-дзе чутно пасьвітваньне, пахрапваньне людзей, фырканьне коняй. Недалёка з правага боку, каля разьвесістага дуба, стаіць вартавы, дзед Мікіта, дрэмле. Каля вогнішча сядзіць Шустры, падкладвае галавешкі і ціха напявае.

Вядучы. Перапоўніліся гушчары-лясы нездаволенымі. Ішлі ў лес, іх многа ішло, тысячи ішлі сялянскіх съвітак. Маўчаць сілы не хапала. Гаманілі, гаманілі часам поўным голасам, тады рэха далёка разнасілася. Другую ноч, хлопцы напагатове. Хто съпіць, а хто і вокам не зьвядзе. Комсамолец, Васька Шустры, ніяк ня можа заснуць, ня съпіцца...

Мікіта. Ты, Вася, што ня съпіш?

Шустры. Ня съпіцца нешта, дзеду. Ды як ты засынеш, калі ўвесь час з нажом стаяць над горлам... Часамі брат твой вораг... Каму ня верыш, ён лепшы чалавек, твой сябра...

Мікіта. Ты ўсё адносна правахатура? (*Пауза*).

Ды ты кладзіся, кладзіся... а я пайду...
Быць ня можа, неяк-жа ўбярэм!

Шустры. Ну добра. (*Пауза*). Толькі ты, дзед Мікіта, не засыні...

Мікіта (ідучы). Што ты, што ты...

Стась (*прабяае з пугаю ў руках*). Куды
красуля! Ку-у-ды! (*Пауза*). Гм... Дзе-ж
іх знайсьці, таварышоў гэтых... (*Пауза*),
Такі знайду... (*Садзіца і падбірае
на дудачцы „Інтэрнацыянал”*).
Не-е, трэба ўсё-ж шукаць. (*Пауза*),
Або-о... Дзед Мікіта! Дзеду! Хіба на
варце съплюць? Э-эх, усё жыцьцё, вось
так, стоячы, дрэмлюць... Дзядуля-я!

Мікіта. Хто? Стой ні з месца! Рукі ўверх!

Стась. От-жа не падніму, бо вы ня пан, а
таварыш. (*Пауза*). Таварышоў я не-
баюся.

Мікіта. Ах ты, лайдачына! Хіба так можна!..
Гэта-ж я мог цябе застрэліць!.. (*Пауза*).
Ды ты сядай ўнучак...

Стась. Няма часу. Я па сур'ёзной справе
(*Пауза*). Дзе ў вас тут самы галоўны
начальнік?

Мікіта. Ды вунь, каля вогнішча дрэмле.

Стась. Э-эх, вы, хіба час цяпер драмаць.
(*Пауза*). Мне да яго...

Мікіта. Не-е! Ня пушчу! А можа ты разведка,
ці правахатур які... Не, не! Васька ўсю
ноч ня спаў...

Стась. Пусьці! (*Пабег*).

Мікіта. Т-ты гэта што! А бадай на цябе...
Стась (будзіць) Васька! Васіль! Ва-а-сіль!
Шустры. Ну-у?

Стась. Ог што: пан Чапскі забараніў мне
гнаць худобу ў Кудравую Рошчу... Ня
йначай мае злы намер...

Шустры. Кажаш, забараніў?

Стась. Забараніў.

Шустры. А чаму?

Стась. Чаму?

Шустры. Але.

Стась. (падумаўши). А хіба я ведаю... Ты-ж
камандзір, павінен ведаць... (Пауза). А
вось ліст ад Каці, маеш...

Шустры. Дзякую.

Стась. Учора ў Слабадзе быў, яны вам пада-
рунак прыслалі... На чытай...

(Шустры голасна чытае).

Слухалі: Аб аказаныні дапамогі парты-
занскаму атраду (дакладвае Калядз).

Пастанавілі: Аплаціць Рыгору Шаўцу
за бычка і перадаць яго, як падарунак, пар-
тызанскаму атраду, каб таварышы былі спраў-
нейшымі і хутчэй прагналі паноў.

Старшыня сходу Калядз.

Сакратар Ядлоўчык,

Стась. Бычка я прыгнаў. (*Пауза*). Панскі бык, каб ён здох, як зараве, як сашчэ-піцца біцца...

Шустры. І хто каго?

Стась. Вядома, панскі, бо той жа на аўсе стаіць ды каровак—не такая чарада...

Шустры. Ну, добра. Скажаш, што таварышы моцна дзякавалі.

Стась. Гэтага мала.

Шустры. Тады скажаш, што хутка пану каюк.

Стась. О, гэта я разумею!

Шустры. Толькі ты нікому ні слова...

Стась. Не-е... Рэж на кавалкі, а правахатурам ня стану... Н-е-е...

Шустры. А як дзяўчата пажываюць?

Стась. Сумуюць.

Шустры. Чаго?

Стась. А хіба я ведаю... Мабыць па хлопцах...
Ты-ж, дзяцюк, павінен ведаць... (*Съмеж*).

Шустры. А мужчыны як?

Стась. Некаторыя ня спрыяюць вам...

Шустры. Хто?

Стась. Нешта Крот крывіцца...

Шустры. Вядома, багатыр...

Стась. А бацька Бярозкі, дык нават выступаў супроць бычка Шаўцавага...

Шустры. Супроць бычка?

Стась. Ага. Навошта, кажа, яго пасылаць;
хай кожны возьме ў торбачку... Ну, а
што, калі скажаш у каго няма чаго
ўзяць...

Шустры. Гм... Глядзі ты...

Стась. Ну, бывай!

Шустры. Усяго! Малайчына, Стасы!

Стась. (блгучы). Куды красуля! Куды, каб на
цябе немач!

Шустры. (будзіцу). Бярозка! А-а Бярозка!
Граноўскі! Уставайце!

Бярозка. Чаго гэта ты, ні съвет, ні зара
ўспароўся?

Шустры. Ня съпіца нешта...

Бярозка. Спалохаўся?..

Шустры. Каго?

Бярозка. Мо' карнага атраду? (*Пауза*). То
які-ж ты партызан...

Шустры (*хітра*). Для мышы страшней
кошкі зьвера няма... (*Пауза*). Карнага
атраду я не баюся, такі вораг ня страшны..
(*Пауза*). А вось тых, якія з аднае місці^н
ядуць і ў яе атруту сыплюць, тыя^н,
страшны, іх трэба баяцца... (*Пауза*)

Вось і ня съпіцца, таму думкі розныя
апаноўваюць...

Бярозка. Якія-ж такія ў цябе думкі?

Шустры. От здаецца, каб вынайсьці які-
небудзь такі апарат, пры дапамозе якога
можна было-б даведацца, хто табе тава-
рыш, хто табе вораг, што ён думае...
(Пауза). Хто, напрыклад, паведаміў
атрад аб нашых меркаваньнях, адбіць
баявля прыласы... О, каб даведацца!

Бярозка. Сваімі рукамі задушыў-бы таго?

Граноўскі. А лоўка ты прыдумаў!

Бярозка. Глупства! *(Пауза).* Скажы лепей,
дзе Агадзень цягаецца... На пакуту нас
сабраў, ці што? *(Пауза).* Дзе той га-
радзкі? Баюся я, каб не нарабіў ён
клопату...

Граноўскі. Што-о-о?

Бярозка. Хлопцы бузуюць, вось што... Ша-
маць няма чаго... Торбачкі ачышчаны...

Шустры. Слабацкія ў падарунак бычка пры-
слалі, дый пішуць: „Каб таварышы былі
спраўнейшымі і хутчэй прагналі паноў“.

Голас. Прагоніш, як сам галавой наложыш!

Бярозка. За бычка дзякую, зъядом...

Шустры. А бацька твой выступаў супроць...

Бярозка. Супроць, супроць... (*Пауза*). Кажы
лепей, чаго разбудзіў?

Шустры. Справа ёсьць і вялікая. (*Чытае*).
„Зьбіраюцца рабіць аблаву... Няйначай
на Кудравую Рошчу ў атаку пойдуць...“

Бярозка (*перарывае*). А чым адбівацца?
(*Пауза*). Разыходзіся, хлопцы...

Шустры. Не перашкаджай! (*Чытае*)... „Ава-
днюю ўдалося крыху дастаць патронаў“.

Галасы.—Лоўка!

— Ха-ха-ха!

— Маладзец Агадзень!

Шустры (*чытае далей*) „...Відаць сярод
vas маецца провокатар... Съцеражэцесь!“

Бярозка. Сволач!

Шустры. Хто?

Бярозка. Провокатар.

Граноўскі. Хто-ж бы гэта такі?

Бярозка. Мо' той гарадзкі... нешта не пада-
баецца ён мне.

Галасы. Бачу!

— Каго?

— Падпанка!

— Дзе?

— У грамадзе!

— Хто ён такі?

— Бярозка!

Галасы (*разам*). Усыпаць яму двадзесяце
пеньцы! (*Усе накідваюца на Бя-
розку, съмех*).

Голасы. Бачу!

— Каго?

— Агадня!

(*Разам*). Ур-р-ра-а!

Дабралюбаў. Здарова! Здарова! А я вам
хлопцы падарунак прывёз... дастаў крыху
патронаў. (*Пауза*). Што новага ў вас?

Граноўскі. Нічога такога... Вось толькі Васька
ўсю ноч ня спаў...

Дабралюбаў. Чаму?

Шустры. Усё думаў, як-бы гэта вынайсьці
такі апарат, пры дапамозе якога можна
было-б даведацца, хто твой вораг, хто
твой сябра...

Дабралюбаў. Вынайдзены такі апарат, трэба
толькі ўмець ім карыстацца...

Шустры. Вынайдзен?

Дабралюбаў. Ага. (*Пауза*). Гэта клясавая
пільнасць.

Шустры. Усё гэта так, але хто данёс пану?
Ганчарова. Панскі падбрэхіч.

Дабралюбаў. Эг, ня сумуйце, хлопцы, дый
у нас-жа там маюцца свае людзі. Ня
ў крыўдзе!

Мікіта. Ог-жэ забраўся нейкі злыдзень, зама-
скаваўся і арудуе. І хто-ж бы гэта?

Шустры. Патрэбен аппарат, іначай мы пра-
палі...

Мікіта. Ідзі ты з сваімі апаратамі! Апарат,
апарат... калі яго няма на карку, то
ніякі іншы не дапаможа.

Граноўскі. Нюх патрэбен.

Мікіта. Ню-юх... (*Пауза*). Патрэбна, гэта
самае, ну... як, як яго... Ну, тое, клясавае.

Шустры. Якое клясавае? (*Пауза*). Мо' тое
самае, што гарадзкі казаў, чуцьцё...

Мікіта. Яно самае. (*Пауза*). Ды толькі, што
яно значыць, гэта самае, клясавае, каб
ты запытаў мяне... (*Съмеж*). От, скажам,
табе, Агадзень, я веру... Ваську, таксама...
Дый таму, гарадзкому...

Граноўскі. А мне?

Мікіта (*падумаўши*). І табе, хаця ты і па-
ляк... Дык можа гэта яно і будзе кля-
савае?

Бярозка. Дзед Мікіта!— а мне ты верыш?

Мікіта. Не-е... Табе, Бярозка, я ня веру... Не, не. (*Пауза*). Бацька быў круцялём, усё пану боты лізаў, пакуль фольварак дастаў; ды ты круцішся, пакуль галаву ня скруціш...

Дабралюбаў. Таварышы!—вораг наш даволі моцны. Сілы нашы һяроўныя. Нам выгадней зараз адступіць, але-ж гэта зна-
чыць, адыйсьці ад свайго дому.

Бярозка. Адступаць?

Галасы. — Ня хочам!

— Нікуды ня пойдзем!

— Не, хлопцы, калі Агадзень кажа, то трэба гэтак і зрабіць!

Мікіта. Не шкадую я свае старасьці, не шкадзіце і вы дзяцюкі свае маладосьці...
Адступім, каб потым наступіць, як казаў той гарадзкі...

Дабралюбаў. Таварышы!—групка людзей, на-
ват і адважных, ніколі ня можа ўстаяць
супроты організаванай арміі... Треба
адыйсьці ад наседжаных мейсц, звяза-
цаца з Чырвонай арміяй, тады перамога
за намі... (*Пауза*). Іначай не здабраваць
нам...

Галасы.— Ня хочам!

— Ня пойдзем!

Дабралюбаў. Ну, таргавацца, няма часу! Хто за мною?

Мікіта. Я першы! Хай нясецца па гушчарах,
лясох, нівах залацістых, вольная песня!..

Хай!.. (*Стралъба*).

Галасы.— Паказалася панская разьведка!

— Разъбягайся!

— Ого! Добрая разьведка!

Дабралюбаў. Хто крыкнуў: „Разъбягайся“?

Голас. Ня ведаём!

Дабралюбаў. Таварышы!—за мной.

Галасы.—Мы акружаны!

— Здавайся!

— Здавайся!

Мікіта. Я табе здамся, падлюга! (*Стралъе*).

Бярозка (*крычыцъ*). Дзед Мікіта! Дзед Мікіта! Гэта-ж я, Бярозка!

Мікіта. Ведаю! (*Пауза*). Клясавае падказала,
што ты... праваҳатур. (*Пауза*). Таварыш
Авадзень!—ён, сёньня, як я стаяў на
пасьце, некуды адлучаўся... З гадзіну
ня было...

Дабралюбаў. У, сволач! Шкура прадажная...
(*Стралъе*).

Бярозка (*цяжка*). За гэта самае, за клясавае
і загінуць ня страшна...

Мікіта. За фольварак...

Дабралюбаў. Стралкі! — за мной. Біцца да
апошняга. Ні аднаго патрона ў паветра.

(*Науза*). Ці ведаецце за што ідзэм у бой?

Галасы. — Ведаем!

— За комуну!

Дабралюбаў. Так! (*Науза*). Альбо жыць,
альбо загінуць! (*Науза*) Не здавайся
жывымі!

Страляніна ўзынімаецца.

Вядучы. Геройскі б'юцца стралкі ў шэрых
світках. Патроны ўсе, ідуць урука-
пашнью... Кола ўсё звужаецца... Адсту-
паць няма куды... Не здаюцца, б'юцца
да апошняга...

Галасы. — Здавайся!

— Рэнцы да гуры!

— Здымай буты!

— А-а Агадзень!

— Страляцца?

— Не-е!

— Многа гонару!

— Зьвёнизаць рэнцы!

- А дзе Бярозка?
- Забілі!
- У, халера!

V ЗВЯНО

Турма. Перастукаюцца паміж сабою вязні. Чутна песьня: „Замучаны цяжкай няволяй”.

Мікіта (*цяжка*). Хутчэй-бы съмерць... Эй, вы!..

Шустры. Крычы, ня крычы, усё адно ніхто не пачуе...

Мікіта. Пачуюць...

Шустры. Э-эх... Каб аппарат, як-небудзь, можа тады даведаліся-б, што з ім... (*Ідзе перастукванье*). Што-о? (*Павольна*). Авадзень, замучан.

Мікіта. Эй, вы!.. Годзе зъдзеквацца!.. Хопіцы! Каты, рукі ваши ў крыві!..

Шустры (*да ўсіх*). Таварышы! -- Авадзень замучаны. (*Науза*). Эх, хто там плача? (*Науза*). Ня плакаць!.. (*Заспявалі*: „*Не плачуе над трупамі...*“).

Мікіта. Надыйдзе час расплаты, не ўсядзець тады ў палацах...

Шустры. Яна ідзе, ідзе Яна... Мільёны ідуць...

Адзін схіліўся, двое ўсталі, яны ідуць
адважна і горда... Яна прыдзе і задры-
жаць палацы...

Нагляднік. (*падыходзіць з ключамі*). Ён
ідзе... (*Пауза*). Зважай! Палкоунік Чай-
коўскі!

Шустры. Панскі [падбрэхіч, патомак Мураў-
ёва]..

Мікіта. Эй, вы! Шаноўныя панове!? Хутка
грымне гром і вы, як порхаўкі, узъляціце
ўверх!..

Нагляднік. Зва-жай!

Чайкоўскі. (*Голосна чытае съпіс*).

- Шустры Васіль!
- Ёсьцы!
- Ганчарова Галіна!
- Я!
- Дзед Мікіта!
- Ёсьцы!
- Граноўскі Зыгмунд!
- Тутэй!
- Зрэбны Янка!
- Я!
- Аўсянінік Антось!
- Ёсьцы!

— Кужэльны Мікола!

— Я!

— Вожык Стась!

— Я, тут!

Мікіта. Гады, пакіньце хоць яго жывым!..

Чайкоўскі (голосна). Імем Польскай Дэмократычнай Рэспублікі...

Нагляднік. Выходзь!..

Адчыненца брама, чутно брацанье кайданаў, вязні выходзячы, бяз слоў съпяваюць „Інтэрнацыянал“.

VI звяно

Могілкі. Далакопы капаюць магілу.

Вядучы. Іх было дзесяць, аднаго ня стала..
і магіла невядома нікому. (*Пауза*). Хто
схіліў галаву? Няма такіх. Іх восем ідзе.
Ідуць адважна і горда; съмела глядзяць
у очы съмерці. Хто схіліў галаву? Няма
такіх.

1-шы далакоп. Ня ведаеш, каго будуць ха-
ваць?

2-гі далакоп. А хто яго ведае...

1-шы далакоп. Таго, што ўчора цішком хва-
валі, нібы Агадзень...

2-гі далакоп. Агадзень?

1-шы далакоп. Ага.

2-гі далакоп. Э, ды мне ўсё адно...

1-шы далакоп. Мо' крыху пашырым, ці хо-
піць на восем чалавек...

2-гі далакоп. Уга-а! Яшчэ з ліхвой... (*Пауза*).

У такую яму можна дзесятак зваліць...

(*Пауза*). Хіба нам прывыкаць...

1-шы далакоп. Слухай! Глянь! Жывых вя-
дуць... (*Пауза*). Э-э, вось яно ў чым
справа...

2-гі далакоп. Цыц! Баraphлішка будзе...

1-шы далакоп. Ды ну цябе! (*Падыходзяць
вязьні*).

Чайкоўскі. У шэрэнгу становіся!

Мікіта. Няхай жыве Савецкая Беларусь!

Шустры. Яна ідзе, ідзе Яна... Мільёны ідуць..
Адзін схіліўся, двое ўсталі, яны ідуць
адважна і горда... Яна прыдзе і задры-
жаць палацы...

Граноўскі. Нех жыве Радзянска Польска!

Чайкоўскі (*камандуе*). Агонь! (*Выстрал
залпам*). А ты, цо не стшэляш?..

Салдат. Не магу, пане пулкоўніку...

Мікіта (*адзін застаўся, упэўнена*). Яна
прыдзе, таварыш салдат, і задрыжаць
палацы...

Чайкоўскі. Цо?

Мікіта. Рэволюцыя, ці як яе...

Чайкоўскі. Яна ня прыдзе... (*Стралле.*

Далёка-далёна чуваць „Марш Бузённага“). Зраўняць, каб і съледу не засталося...

І-шы далакоп. Зраўняцы? Не зраўняеш, пане, съяды застануцца, крывавыя съяды...

Чайкоўскі (*крычыць*). Ў, холера!.. Узяць!..

І-шы далакоп. Усіх ня возьмеш... (*Гарматны выстрал, другі, трэці*) Так, дзядуля! Яна прыдзе і задрыжаць палацы...

Загралі дудкі, леры, гусьлі, кобзы, засыпяваў народ. Усё галасней чуваць „Інтэрнацыянал“.

Вядучы. Мільёны ідуць... Адзін скіліўся, двое ўсталі, яны ідуць адважна і горда... (*Пауза*). Яны ідуць, а ветры буйныя разьвіваюць штандар... Яны ідуць адважна і горда,

Чайкоўскі. Супыніцы!..

Вядучы. Супыніцы? (*Пауза*). Няма такой сілы!

ЗАСЛОНА



1994 -
ЦАНА
Бел. аддзел
1994 г.
КАП.



Бел. аддзел
ДУГАН

